

# Родніе слова

штотомесячны навуковы і метадычны часопіс

2/2014

ISSN 0234-1360

• **Матэрыялы,  
прысвечаныя 100-годдю  
з дня нараджэння  
Аркадзя Куляшова**

• **Мікола Трус**

Шаўчэнкаўскія រарытэты  
і невядомыя аўтографы  
Янкі Купалы

• **Васіль Старычонак**

Другасныя ментальныя намінацыі:  
На матэрыяле ад'ектыўной лексікі

• **Зоя Падліpsкая**

"Галоўная мэта майго жыцця":  
Інтэрв'ю з Анатолем Статкевічам-  
Чабаганавым

# Роднае слова



2014/2  
(314)  
ЛЮТЫ

## Рэдакцыйная камегія

доктар філалагічных навук А. Бельскі (намеснік)  
доктар філалагічных навук М. Прыгодзіч (намеснік)  
доктар педагогічных навук М. Яленскі (намеснік)  
доктар мастацтвазнаўства Т. Габрусь  
доктар філалагічных навук У. Гніламёдаў  
доктар мастацтвазнаўства В. Дадзімава  
доктар філалагічных навук В. Іўчанкаў  
доктар філалагічных навук І. Казакова  
доктар гістарычных навук,  
доктар архітэктуры А. Лакотка  
доктар філалагічных навук А. Ліс  
доктар філалагічных навук А. Лукашанец  
доктар філалагічных навук В. Максімовіч

доктар мастацтвазнаўства У. Мартынаў  
доктар філалагічных навук А. Ненадавец  
доктар філалагічных навук В. Новак  
доктар педагогічных навук І. Паўлоўскі  
доктар мастацтвазнаўства В. Пракапцова  
доктар філалагічных навук В. Рагойша  
доктар філалагічных навук І. Роўда  
доктар філалагічных навук І. Саверчанка  
доктар філалагічных навук В. Старычоўскі  
кандыдат філалагічных навук М. Трунік  
доктар філалагічных навук М. Тычына  
доктар філалагічных навук Г. Чарота  
доктар філалагічных навук Т. Шымкіча

## Навуковыя кансультанты

Г. Адамовіч, Р. Аладава, М. Аляхновіч,  
Г. Арцімёнак, А. Багданава, З. Бадзевіч,  
А. Белая, Д. Дзятко, Т. Казакова,  
В. Карамазаў, У. Каяла, В. Лемцюгова,  
І. Лепешаў, Е. Лявонава, В. Ляшук,

В. Ляшчынска, А. Макарэвіч, З. Мельнікова,  
П. Міхайлава, М. Музынскі, М. Новік,  
В. Рагойша, В. Рысліка, У. Сенькавец,  
А. Солаха, А. Станкевіч, П. Сцяцко,  
Г. Тамашэвіч, Н. Усава, Н. Шаранговіч, І. Штэйнер

## Рэдакцыйная рада

Р. Бабашка, М. Бубешка, І. Булаўкіна,  
В. Давідовіч, В. Душэўская, Р. Ільіна,  
Г. Запартыка, З. Камароўская, В. Кажура.

Л. Лазарчык, А. Ляшковіч, Л. Макарэвіч,  
А. Марціновіч, Г. Марчук, М. Пазнякоў, А. Панфіленка,  
Т. Прадзед, Л. Собаль, І. Таяноўская, Т. Шэляговіч

рэдактары:

Над нумарам працавалі

**Вольга Крукоўская** (*Методыка і волыт:*  
Наставнік прапануе, З волыту работы, Малады даследчык прапануе, Актуальная тэма, Метадыст прапануе, Дыдактычны матэрыял; *Калі закончыўся ўрок:* З волыту работы, Наставнік пропануе),

**Крысціна Пучынская** (*Літаратура і час: Майстэрства творцы, Шматгалосае рэха, З архіваў часу, Пошуки і знаходкі, Літаратура ў канцэпце жыцця, Беларуская літаратура XXI стагоддзя, Крытыка і*

бібліографія, Перазовы; Календар памятных датай і юбілейных дзён; Крыжаванка),

**Ларыса Сагановіч** (*Мовырысы непаўторныя: Віншуем юбіляра!, Таямніцы слова, Мовазнанічы досвед, Мова мастацкіх твораў, Малады даследчык пропануе, Новыя выданні),*

**Наталля Шапран** (*Нацыянальная і сусветная культура: На скрыжаванні культур, Традыцыйная культура, Лучнасць музай, Народныя абрады і звычаі, Гасцёўня, Першавера продкаў),*

намеснік галоўнага рэдактара  
адказны сакратар  
дзяжурны рэдактар  
літаратурны рэдактары  
тэхнічны рэдактар  
галоўны бухгалтар

Марыя Кныш,  
Вольга Барздова,  
Наталля Шапран,  
Крысціна Пучынская, Вольга Крукоўская,  
Канстанцін Лісецкі,  
Валянціна Ракіцкая.

ЗАСНАВАЛЬНИКІ:  
МИНІСТЭРСТВА  
АДУКАЦІІ  
РЭСПУБЛІКІ  
БЕЛАРУСЬ,  
ГРАМАДСКАЕ  
АБ'яднанне  
“САЮЗ  
ПІСЬМЕННІКАЎ  
БЕЛАРУСІ”

УСТАНОВА  
«РЭДАКЦЫЯ ЧАСОПІСА  
“РОДНАЕ СЛОВА”»

Часопіс выходзіць  
з 1988 года  
(у 1988 – 1991,  
№ 1 – 48,  
выдаваўся пад назвай  
“Беларуская мова  
і літаратура ў школе”)

Галоўны рэдактар

**Зоя Іванаўна  
ПАДЛІПСКАЯ**

# Змест

## ЛІТАРАТУРА І ЧАС

<b>Ярац Алег, Ярац Віктар.</b> Балочая балада: Да стагоддзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова.....	3
<b>Якавенка Наталля.</b> Прыклад хуткага росту: Аўтапераклады Аркадзя Куляшова.....	6
<b>Жыбуль Віктар.</b> "Пружанскі барон": Жыццё і творчасць Алеся Гародні. Заканчэнне .....	9
<b>Трус Мікола.</b> Шайчэнкаўскія рагытэты і невядомыя аўтографы Янкі Купалы .....	12
<b>Рымарчук Надзея.</b> Узаемадзеянне мастацка-публіцыстычнага тэксту і фатаграфічнай выявы ў кнізе "Дзіця Чарнобыля" Мэрле Хільбк .....	15
<b>Зарэцкая Вера.</b> З клопатам пра сёння і заўтра беларусаў: Прывідніцкая проза Зінаіды Дудзюк .....	20

## МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

<b>Жыганава Алена, Кудраватых Ірына.</b> "І немагчымае магчыма таму, хто ўзяў рубеж круты...": Васілю Старычонку – 60.....	26
<b>Старычонак Васіль.</b> Другасныя ментальныя намінацыі: На матэрыяле ад'ектыўнай лексікі .....	28
<b>Каўрус Алеся.</b> З абсягу ўжывання тэрмінаў. Не толькі лінгвістычных. Заканчэнне .....	31
<b>Пятрова Наталля.</b> Графічнае вылучэнне лексем у тэкстах Міхася Зарэцкага .....	37
<b>Галузэ Ірына.</b> Язэп Драздовіч – лексікограф.....	40
<b>Міхайлаў Павел.</b> Прыгаршчы залацінак у лексічным калалі Брэстчыны: Пра слоўнік Валянціны Касцючык ....	44

## МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

<b>Шарко Вольга.</b> Паэма "Бандароўна" Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) .....	47
<b>Куліковіч Уладзімір.</b> Матывацыя арфаграфічнага пісьма па-беларуску сярод школьнікаў студэнтаў .....	50
<b>Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына.</b> Семантыка функцыянальныя тыпы намінатыўных сказаў .....	55
<b>Мотрэнка Таццяна.</b> Засваенне ключавых паняццяў тэорыі журналістыкі на факультатыўных занятках...	58
<b>Кныш Марыя.</b> Аналічна і культурна педагогічныя: Умовы фарміравання .....	60
<b>Сукора Людміла.</b> Біяграфія і творчасць Аркадзя Куляшова: Тэст (Х клас) .....	62

## КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

<b>Рубашная Лера.</b> Сцэнарый спектакля паводле рамана "Каласы пад сярпом твайм" Уладзіміра Караткевіча. Заканчэнне .....	65
<b>Сукора Людміла.</b> "Ёсць у паэта свой аблог цалінны...": Інтэлектуальная гульня, прысвеченая жыццю і творчасці Аркадзя Куляшова (XI клас) .....	72

## НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

<b>Кушніярэвіч Аляксандар.</b> Нямецка-беларускія мастацкія сувязі XI – пачатку XXI ст. Заканчэнне .....	75
<b>Лабачэўская Вольга.</b> Карункі "на клёцках", "анталяжы і фарботы": Да гісторыі развіцця карункапляцення на Беларусі. Заканчэнне .....	79
<b>Бароўская Ірына.</b> "Парушыўшы законы прыцягнення...": Песенна-паэтычная спадчына Аркадзя Куляшова .....	82
<b>Казакова Ірына.</b> Вясельныя асабады беларусаў і кітайцаў (веселле і дзіехун) .....	84
<b>Падліпская Зоя.</b> "Гэлоўчая мэта майго жыцця": Інтэрв'ю з Анатолем Стакевічам-Чабаганавым .....	88
<b>Дудзюк Зінаіда.</b> Задзюб забытага міфа. Працяг .....	92

**Крытыка і бібліографія.** **Шматкова І.** Біяграфія Галіны Каржанеўскай у вершах і нарысах: Пра книгу "Што варта радасці і слёз..." Г. Каржанеўскай (22). **Трус М.** Сусветная паэзія па-ўкраінску: Пра книгу "Выбраныя творы" П. Тычыны (24).

**Перазовы. Трус М.** "Слова" ў аснове ўкраінска-беларускай узменнасці (25).

**Паэтычная старонка. Тычына П.** "Да мовы дакранешся – мякка..." (пер. М. Трус) (24).

**Каліядар памятных датай і юбілейных дзён.** Красавік (23, 36).

**Крыжаванка. Целеш Л.** "І кружыцца планета Куляшова" (96).

Часопіс уключаны ў Пералік навуковых выданняў ВАК Рэспублікі Беларусь для друкавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па філалагічных навуках, мастацтвазнаўстве, культуралогії, педагогічных навуках (тэорыя і методыка навучання беларускай мове і літаратуры).

У адпаведнасці з Законам аб друку аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных у артыкуле фактаў і звестак. Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць артыкулы ў парадку абліковання, не падзяляючы пункту гледжання аўтара.

Патрабаванні да аформлення матэрыялаў і ўмовы прыняцця матэрыялаў для аспірантаў гл. на сайце часопіса [www.rs.unibel.by](http://www.rs.unibel.by).

«РОДНАЕ СЛОВА» / «БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА Ў ШКОЛЕ»



# МОВЫ РЫСЫ НЕПАЙТОРНЫЯ

Віншаем юбіляра!

“І НЕМАГЧЫМАЕ МАГЧЫМА ТАМУ, ХТО ЎЗЯЎ РУБЕЖ КРУТЫ...”

ВАСІЛЮ СТАРЫЧОНКУ – 60

Жыццёвая сцяжына Васіля Дзянісавіча Старычонка пачалася ў маленькай вёсачцы Луцішча, што на Крупішчыне, 24 лютага 1954 г. Менавіта тут, у гэтай малюнічай мясцовасці, прайвілася ў Васіля любоў да роднага слова, да літаратуры, а такія яго чалавечыя якасці, як спагада, сумленнасць, працавітасць, добразычлівасць, уменне адказваць за сябе і за іншых, – вынік выхавання ў вялікай дружнай сям’і, дзе было сямёра дзяцей. Пасля заканчэння Абчугскай сярэдняй школы ў 1971 г. паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і ўжо ў студэнцкія гады прайвіў сябе як удумлівы, улюблёны ў філалагічныя навукі студэнт. У 1976 г. пачаў працаўваць у Інстытуце мовазнаўства АН Беларусі, з 1982 г. – у Беларускім дзяржаўным універсітэце імя Максіма Танка (старшы выкладчык, дацэнт, прафесар кафедры, з ліпеня 2001 г. – дэкан факультета).

Кола навуковай дзейнасці В. Старычонка даволі шырокое – лексікалогія, лексіграфія, дыялекталогія, міжмоўныя кантакты, слоісемія, семантыка, культура маўлення. Пачынаў як дыялектолаг, яго першыя навуковыя працы ўяўлялі з сябе тэматычныя і рэгіянальныя падборкі дыялектных слоў, змешчаных у наркуковых зборніках “Жывое слова” (1978), “Народны словатворчасць” (1979), ён суаўтар дзвюх фундаментальных акадэмічных прац: пяцітомнага “Слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча” і пяцітомнага “Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак”. У 1980 г. Васіль Старычонак абараніў кандыдацкую дысертацию па дыялекктнай лексіцы (кіраўнік Ю. Мацкевіч), у 1998 г. – доктарскую дысертацию “Полісемія ў беларускай мове”.

Вучоны працягвае і развівае семасіялагічны напрамак у беларускай лінгвістычнай науцы, арыентаваны на даследаванні полісеміі і аманіміі. Практычнай рэалізацыяй даследаванняў сталі першыя ў беларускай лінгвістычнай науцы “Слоўнік амонімаў беларускай мовы” (1991), манаграфіі “Полісемія ў беларускай мове (на матэрыйле субстантываў)” (1997), “Метафара ў беларускай мове” (2007).

Праблемам семантычнай дыферэнцыяцыі полісемантаў, іх прасторавай варыятыўнасці ў бела-



руска-польска-літоўскім паграніччы прысвечаны артыкулы В. Старычонка ў часопісах “Вопросы языкоznания”, “Филологические науки”, “Studia z filologii polskiej i słowiańskiej”, “Baltistica”, “Acta Baltico-Slavica”, “Žmogus ir žodis. Svetimosis kalbos”, у шматлікіх зборніках навуковых прац. Значную ўвагу даследчык аддае выяўленню найбольш поўнага корпуса балтызмаў у беларускай мове і гаворках, харкторыстыцы асноўных тыпаў запазычанняў з балтыскіх моў. Ім складзены першы ў беларускай лексікаграфічнай практицы “Слоўнік балтызмаў у беларускай мове” (яго фрагмент апублікаваны ў манаграфіі “Двуязычие: теория и практика”; Мінск, 2012).

У 1990-я гг. Васіль Дзянісавіч выкладаў беларускую літаратуру на падрыхтоўчых курсах розных мінскіх ВНУ. Тады і задумаўся, як дапамагчы юнакам і дзяўчатаам (асабліва тым, хто па розных прычынах не можа вучыцца на падрыхтоўчых курсах) станоўча здаць экзамен, паказаць магчымыя шляхі вывучэння экзаменацыйных пытанняў, застрахаваць ад традыцыйных памылак, пазбегнуць літаратурных “рыфаў”. На жаль, гэтыя і многія іншыя пытанні заставаліся без адказаў нават у той невялікай колькасці кніг па беларускай літаратуры, адрасаваных менавіта абітурыентам. Як выйсце з таго складанага становішча можна лічыць першыя публікацыі В. Старычонка па гэтай тэмэ – тры выпускі метадычных парад і рэкамендацыі абітурыентам, якія выйшлі асобнай кніжкай пад назвай “Бе-

ларуская літаратура: Дапаможнік для абитурыентаў” (1993, перавыдавалася больш за 10 разоў).

Своеасаблівым абагульненнем праца па беларускай літаратуре, вынікам шматлікіх пошукаў вырашэння метадычных задач можна лічыць кнігудаведнік “Беларуская літаратура: ад А да Я” (1998, 2-е выд. 2000). Гэта адно з першых у беларускім літаратуразнаўстве энцыклапедычных выданняў, дзе поўна і ўсебакова адлюстраваны матэрыялы па гісторыі беларускай літаратуры, змесце твораў мастацкай літаратуры (іх тэматычнай і сюжэтнай накіраванасці, жанравай і родавай прыналежнасці), літаратурных жанрах, мастацкіх методах, стылях, эпохах, літаратуразнаўчых тэрмінах, жыццёвым і творчым шляху многіх пісьменнікаў.

Адначасова В. Стaryчonak актыўна працаўваў над метадычнымі рэкамендацыямі па напісанні сачыненняў. Выказваліся розныя прапановы ў адносінах да гэтага творчага жанру, многія лічылі ўступны экзамен у выглядзе сачынення складным і прапаноўвалі замяніць яго дыктантам, пераказам, цэнтралізаваным тэсціраваннем (што сёння і зроблена). Сачыненне ва ўсе часы лічылася адным з самых складаных экзаменаў, на якім правяраецца не толькі пісьменнасць, але і ўзоръніцтва эстэтычнага і духоўнага развіцця абитурыента, яго ўмение лагічна, паслядоўна, эмацыйна і стылістычна правільна выказваць думкі, а таксама разуменне ідэйнага зместу твора, літаратурнага працэсу, веды па тэорыі літаратуры і інш. Кафедральны дапамагчы школьнікам і абитурыентам вырашыў такую складаную задачу, і была задумана срэдзі дапаможнікаў: “Ах сачыненні, сачынені” (1995, 3-е выд. 1997), “Як правільна пісаць сачынені па беларускай літаратуре” (Гродна, 1997) “55 сачыненняў па беларускай літаратуре” (1997, 2-е выд. 2002), “50 новых сачыненій по беларуской літаратуре” (1997), “100 сачыненій по беларуской літаратуре” (1998, 2-е выд. 1999), “150 сачыненняў па беларускай літаратуре” (1999), “155 сачыненняў па беларускай літаратуре” (2000, 2-е выд. 2001).

Васіль Стarychonak распрацоўвае метадычныя рэкамендацыі, піша кнігі па беларускай мове. Ён падрыхтаваў вучэбна-метадычны дапаможнікі “Лінгвістычныя аналізы” (1997), “Беларуская мова: ад А да Я” (2002), “Беларуская мова: Узоры моўнага аналізу. Трэніровачныя заданні. Тэсты” (2002).

З мэтай заахвоціць вучняў да вывучэння мовы і літаратуры, пашырыць іх кругагляд і моўную эрудыцыю, дапамагчы ў развіцці вобразнага і лагічнага мыслення, памяці, кемлівасці была створана кніга “Займальная філагогія” (1998), дзе ў сціслай, лаканічнай і па магчымасці цікавай форме выкладаюцца пытанні беларускай і рускай мовы і літаратуры.

Як дэкан факультета беларускай і рускай філагогіі В. Стarychonak вялікую ўвагу аддае выклад-

данню беларускай і рускай моў ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму, клапоціцца пра стварэнне інавацыйных дапаможнікаў па рускай мове. Ён суаўтар кнігі “Современный русский язык” (у 3 ч.: 1990, 1992, 1994), дапаможніка “Основы фонологии” (1999), аўтар дапаможніка “Русский язык: Лингвистические анализы” (1999), слоўніка-даведніка “Русский язык. Школьный словарь-справочник” (2002). Ініцыятар стварэння серыі шматлікіх вучэбных дапаможнікаў па рускай мове, у якіх выступіў у якасці навуковага рэдактара і суаўтара: “Современный русский язык” (1999), “Современный русский язык: Синтаксис. Пунктуация” (2004), “Современный русский язык: Лексикология, фразеология, лексикография” (2008), “Современный русский язык: фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография, словообразование” (2009), “Современный русский язык: морфология” (2010), “Современный русский язык: синтаксис” (2012), “Современный русский литературный язык” (2012).

Вучонага-лінгвіста В. Стarychonka добра ведаюць у многіх юсейскіх навучальных установах, дзе ён неаднаразова выступаў з дакладамі па беларуска-рускіх узаемасувязях. На заказ маскоўскага выдавецтва “Дрофа” В. Стarychonak (у суаўтарстве з А. Кавадлай) падрыхтаваў даведачнае выданне 1750 экзаменационных вопросов, заданий и ответов по русскому языку для школьников и поступающих в вузы” (Масква, 2001; 2-е выд. 2002). У 1998 г. у выдавецтве “Феникс” (Растоў-на-Доне) апублікованы “Большой лингвистический словарь”, які ўключае тлумачэнне больш як трох тысяч лінгвістычных тэрмінаў і паняццяў.

З мэтай павышыць культуру вуснага і пісьмовага маўлення выдадзены дапаможнікі “Культура речи и деловое общение”, “Культура речи” (у суаўтарстве). Карыстаецца папулярнасцю і дапаможнік В. Стarychonka “Деловое общение и речевая культура современного преподавателя” (Мінск, 2010; у перакладзе на кітайскую мову – 2013).

За заслугі ў навукова-педагагічнай дзейнасці В. Стarychonak узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, знакам “Выдатнік адукцыі”, шматлікімі ганаровымяі граматамі.

Сёння Васіль Стarychonak поўны новых планаў і задум. Ён завяршае працу над “Слоўнікам метафор беларускай мовы”, працуе над манаграфіяй па другасных семантычных найменнях, над інавацыйнымі падручнікамі па філаграфічных навуках. Такая дзейнасць, безумоўна, дае яму новы запал энергіі, аптымізму, жыццялюбства і дазваляе адкрываць новыя далягляды філаграфічнай навукі і педагогічнай адукцыі.

Алена ЖЫГАНАВА,  
Ірына КУДРАВАТЫХ.  
Аўтары ахвяруюць ганар на развіццё часопіса.